



# УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ  
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

18 лістапада 2016 года, № 15 (2162)



Фота Васілія КУЗЬМІЧУКА

ПАДЗЕЯ

## БДУ-95: з вялікай павагай

Галоўнай падзеяй у цыкле яркіх юбілейных мерапрыемстваў БДУ стаў урачысты сход 28 кастрычніка ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета.

Ужо ў вестыбюлі дзякуючы струнным квартэтам шматлікіх гасцей ахінала зачаравальная аўра. Сцэна была святочна аформлена сімвалікай БДУ, на экране – велізарная застаўка: «Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту – 95 гадоў!». Гледачам быў прадэманстраваны новы 10-хвілінны дакументальны ролік, у якім распавядалася пра дасягненні і цікавыя старонкі з жыцця вядучай ВНУ краіны, студэнцкія будні і святы.

Рэктар акадэмік Сяргей АБЛАМЕЙКА абвясціў урачысты сход адкрытым і выступіў з дакладам пра галоўныя гістарычныя вехі развіцця Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Пасля гістарычнага экскурсу на

сцэну быў запрошаны намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта РБ Валерый МАЦКЕВІЧ, які зачытаў віншаванне з юбілеем БДУ ад імя кіраўніка дзяржавы. Ён таксама ўручыў Падзякі Прэзідэнта Беларусі дэкану біялагічнага факультэта **Уладзіміру ЛЫСАКУ**, дэкану ФРКТ **Сяргею МАЛАМУ**, дэкану філфака **Івану РОЎДУ** і дэкану хімфака **Дзмітрыю СВІРЫДАВУ**. Ганаровай граматы кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта РБ удастоены дырэктар цэнтра сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ **Давід РОТМАН**, а Падзяк – дэкан Інстытута журналістыкі **Сяргей ДУБОВІК** і дэкан эканамічнага факультэта **Міхаіл КАВАЛЁЎ**.

З вітальным словам да ўдзельнікаў сходу звярнуўся Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **Міхаіл МЯСНІКОВІЧ**, які ўзнагародзіў Ганаровымі граматамі загадчыцу кафедры рускай літаратуры філфака **Святлану ГАНЧАРОВУ-ГРАБОЎСКУЮ**, дырэктара НДІ ППМІ **Юрыя ХАРЫНА** і загадчыка кафедры гісторыі Расіі гістфака **Алега ЯНОЎСКАГА**.

Намеснік Прэм'ер-міністра Беларусі **Наталля КАЧАНАВА** ўручыла Ганаровую грамату Савета Міністраў загадчыку кафедры агульнай і клінічнай псіхалогіі ФСК **Уладзіміру ДАМАРАЦКАМУ**, прафесару кафедры фізічнай хіміі **Таццяне САВІЦКАЙ**, загадчыку кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян гістфака **Анатолю САЛЬКОВУ**, загадчыку кафедры біяфізікі фізфака **Сяргею ЧАРАН-КЕВІЧУ**, загадчыку аддзела аэракасімічных даследаванняў НДІ ПФП імя А. Н. Сеўчанкі **Барысу БЯЛЯЕВУ**, загадчыку лабараторыі расствораў цэлюлозы і прадуктаў іх перапрацоўкі НДІ ФХП **Дзмітрыю ГРЫНШПАНУ**, начальніку ГУВНМР **Людміле ХУХЛЫНДЗІНАЙ**. Падзяка Прэм'ер-міністра Беларусі абвешчана дырэктару ІБМТ **Уладзіміру АПАНАСОВІЧУ**, дырэктару НДІ ЯП **Сяргею МАКСІМЕНКУ**, загадчыку кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў гістфака **Віктару ФЯДОСІКУ**.

Апроч цёплых слоў на адрас альма-матар міністр адукацыі Беларусі **Міхаіл ЖУРАЎКОЎ** уручыў БДУ грант на 95 тысяч рублёў,

што з натхненнем успрынялі прысутныя. Акрамя таго, ён адзначыў падзякамі дэкана ММФ **Дзмітрыя МЯДЗВЕДЗЕВА**, дэкана ФПМІ **Паўла МАНДРЫКА** і намесніка дэкана ФМА **Сяргея КАРЭЛІНА**. Нагрудным знакам «Выдатнік адукацыі» ўзнагароджаны: дацэнт кафедры біяхіміі біяфака **Наталля АРОЛ**, дацэнт кафедры філасофіі і метадалогіі навукі ФФСН **Аляксандр БОБР**, дацэнт кафедры агульнай фізікі фізфака **Леанід БУРАЎ**, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістфака **Ала ВАГАНАВА**, загадчык кафедры тэорыі функцый ММФ **Веніямін КРОТАЎ**, начальнік упраўлення кадраў **Наталля НЯПЕЎНАЯ**, загадчык кафедры геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі ММФ **Вячаслаў ЯНЧЭЎСКІ**.

Уручыў узнагароды выкладчыкам, супрацоўнікам, навукоўцам БДУ і першы намеснік старшыні Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта **Уладзімір КУХАРАЎ**.

Урачыста на сцэне ўслаўленага тэатра Беларусі прагучалі цёплыя віншавальныя прамовы на адрас

кіраўніцтва і супрацоўнікаў ВНУ ад старшыні Рэспубліканскага савета рэктараў вышэйшых навучальных устаноў і рэктара БДЭУ **Уладзіміра ШЫМАВА**, а таксама замежных гасцей: Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла ФРГ **Петэра ДЭТМАРА**, рэктара Таджыкскага нацыянальнага ўніверсітэта **Мухамадзіусофа Сайдалі ІМАМЗОДА** і рэктара Чжэцзянскага Шужэн універсітэта з КНР прафесара **Сю СЮЦЫНА**.

Акрамя таго, вядучыя вечара падзякавалі прадстаўнікам дыпламатычных місій, а таксама замежным дэлегацыям універсітэтаў-партнёраў з Азербайджана, Балгарыі, Вялікабрытаніі, Венесуэлы, В'етнама, Германіі, Грузіі, Ізраіля, Індыі, Ірака, Казахстана, Кітая, Рэспублікі Карэя, Кубы, Латвіі, Пакістана, Польшчы, Расіі, Сербіі, Славакіі, Таджыкістана, Украіны, Францыі, Чэхіі, Эстоніі, Японіі.

Завяршыў афіцыйную частку святочны канцэрт з адмысловай праграмай, у якім прынялі ўдзел салісты Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі.

**Сяргей ШАФАЛОВІЧ**

Урачыстае пасяджэнне Савета БДУ адбылося 27 кастрычніка ў актавай зале ліцэя.

# Усё жыццё – БДУ!

У гонар 95-годдзя БДУ многія выкладчыкі і супрацоўнікі нашага ўніверсітэта былі адзначаны Міністэрствам адукацыі, Міністэрствам інфармацыі, Міністэрствам юстыцыі, Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны, Міністэрствам спорту і турызму, Міністэрствам культуры нашай краіны, Нацыянальным алімпійскім камітэтам, Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй, Нацыянальнай акадэміяй навук, Мінгарвыканкамам, адміністрацыяй Маскоўскага раёна горада Мінска, Нацыянальным інстытутам адукацыі, Беларускай саюзам юрыстаў і Прафсаюзнай арганізацыяй працаўнікоў БДУ.

Былі ўручаны і галоўныя навуковыя ўзнагароды БДУ – прэміі імя У. І. Пічэты і А. Н. Сеўчанкі за 2016 год у намінацыі «Адукацыя».

Так, лаўрэатам прэміі імя У. І. Пічэты стала загадчыца кафедры рускай літаратуры філалагічнага факультэта **Святлана ГАНЧАРОВА-ГРАБОЎСКАЯ** за навукальна-метадычны комплекс па рускай і беларускай драматургіі



Святлана Ганчарова-Грабоўская

мяжы ХХ-ХХІ стст. для ВУ гуманітарнага цыкла і школ агульнай сярэдняй адукацыі.

Звання лаўрэатаў прэміі імя А. Н. Сеўчанкі за цыкл навукальна-метадычных дапаможнікаў серыі «Аэракасімічныя тэхналогіі» ганараваны калектыў аўтараў у складзе рэктара БДУ акадэміка **Сяргея**

**АБЛАМЕЙКІ**, загадчыка кафедры фізікі і аэракасімічных тэхналогій **Уладзіміра САЕЧНИКАВА** і старшага выкладчыка ФРКТ **Аляксандра СПІРЫДОНАВА**.

Прэмія імя У. І. Пічэты прысуджаецца ў галіне сацыяльных і гуманітарных навук, прэмія імя А. Н. Сеўчанкі – у галіне прырода-



Сяргей Абламейка, Уладзімір Саечнікаў, Аляксандр Спірыдонаў

знаўчых і тэхнічных навук навукоўцам і дадаткова на агульных падставах маладым навукоўцам (дактарам навук ва ўзросце да 45 гадоў, кандыдатам навук – да 35 гадоў, навукоўцам без ступені – да 30 гадоў).

Завяршылася пасяджэнне Савета БДУ святочным канцэртam.

На мерапрыемства былі запрошаны члены Вучонага савета, вучонага саветаў факультэтаў, інстытутаў, загадчыкі агульнаўніверсітэцкіх кафедраў, прафесары, начальнікі галоўных упраўленняў і ўпраўленняў, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый БДУ.

**Валерыя БАНДАРЧЫК**



Рэктар Чжэцзянскага Шужэн універсітэта Сю Сючын вітае Сяргея Абламейку з 95-годдзем БДУ

## Заслужаныя работнікі ўніверсітэта

Ганаровае званне «Заслужаны работнік БДУ» прысвоена 26 выкладчыкам і супрацоўнікам.

Сярод узнагароджаных: настаўнік рускай мовы і літаратуры ліцэя **Надзея АНТРОПАВА**, дэкан юрыдычнага факультэта **Сяргей БАЛАШЭНКА**, старшы выкладчык кафедры фізічнага выхавання і спорту **Анатоль БАЛДЗІН**, метадыст 1 катэгорыі ГУН **Ніна БАТУРЧЫК**, дацэнт кафедры заалогіі **Леанід БУРКО**, намеснік дырэктара Фундаментальнай бібліятэкі **Ала БУЦІНА**, дацэнт кафедры тэарэтычнай і інстытуцыйнай эканомікі **Алена ВАСІЛЬЕВА**, загадчык кафедры міжнароднага турызму **Леанід ГАЙДУКЕВІЧ**, прафесар кафедры класічнай філалогіі **Антаніна ГАРНІК**, дацэнт кафедры неарганічнай хіміі **Мікалай ГАРОШКА**, загадчык кафедры крымінальнага права **Ігар ГРУНТОЎ**, загадчыца кафедры пе-



дагогікі і праблем развіцця адукацыі **Вольга ЖУК**, вядучы навуковы супрацоўнік НДІ ФХП **Марыя ІВАНОЎСКАЯ**, прафесар кафедры квантавай радыё-

фізікі і оптаэлектронікі **Уладзімір КАЗЛОЎ**, загадчыца лабараторыі нааэлектрамагнетызму НДІ ЯП **Паліна КУЖЫР**, дырэктар НД ПФП імя А. Н. Сеўчанкі **Пётр КУЧЫНСКІ**, загадчык кафедры філасофіі культуры **Анатоль ЛЯГЧЫЛІН**, дацэнт кафедры агульнай экалогіі і метадыкі выкладання біялогіі **Тамара МАКАРЭВІЧ**, загадчык кафедры фізічнай оптыкі **Анатоль МІНЬКО**, вядучы эканаміст ГУПЭД **Галіна РОЎДА**, дырэктар РЦПЧ **Дзмітрый САГАЙДАК**, дацэнт кафедры гісторыі Расіі **Вера СЯРГЕЕНКАВА**, дацэнт кафедры тэорыі функцыі **Марыян ТАЛАЧКО**, дацэнт кафедры прыродазнаўчанавуковых дысцыплін **Уладзімір ТАЛСТЫХ**, дэкан ФМА **Віктар ШАДУРСКІ**, дацэнт кафедры вышэйшай матэматыкі **Уладзімір ШЫРАЕЎ**.

Званне «Заслужаны работнік БДУ» прысвойваецца працаўнікам за шматгадовую добрасумленную працу і вялікі асабісты ўнёсак у развіццё Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

## Падарункі ад партнёраў

Рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка прымаў шматлікія віншаванні з нагоды 95-годдзя нашага ўніверсітэта ад калегаў з іншых айчынных ВУ і навуковых арганізацый, а таксама замежных партнёрскаў устаноў, якія адмыслова наведальі святочныя мерапрыемствы.

Сваю павагу асабіста засведчылі кіраўнікі і прадстаўнікі Бакинскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Азербайджан), Беластоцкага і Варшаўскага ўніверсітэтаў (Польшча), Варонежскага дзяржаўнага ўніверсітэта (РФ), Уроцлаўскага ўніверсітэта (Польшча), Вышэйшай школы Мітвайда (ФРГ), Далянскага тэхналагічнага ўніверсітэта (КНР), Інстытута прадпрыемальства і сэрвісу (Таджыкістан), МДУ імя М. В. Ламаносава (РФ), Медыя Інвест (ФРГ), Народнага ўрада прамысловага раёна Кэцяя (КНР), Смаленскага дзяржаўнага ўніверсітэта (РФ), Таджыкскага нацыянальнага ўніверсітэта, Талінскага тэхнічнага ўніверсітэта (Эстонія), Цюбінгенскага ўніверсітэта (ФРГ), Універсітэта Альфа БК (Сербія), Універсітэта Біль Зыонг (В'етнам), Універсітэта Кента (Вялікабрытанія), Харбінскага ўніверсітэта навукі і тэхнікі (КНР), Штутгарцкага ўніверсітэта (ФРГ), Чжэцзянскага Шужэн універсітэта (КНР) і Venture Capital & Equity Investment Inc (В'етнам).

Таксама рэктар БДУ персанальна прыняў віншаванні ад кіраўнікоў і прадстаўнікоў дыпламатычных місій Азербайджана, Венесуэлы, Германіі, Грузіі, Ізраіля, Індыі, Ірака, Казахстана, Кітая, Рэспублікі Карэя, Кубы, Латвіі, Польшчы, Сербіі, Славакіі, Украіны, Францыі, Чэхіі, Эстоніі, Японіі, а таксама Еўрапейскага саюза і Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

## Ад гісторыі да сучаснасці

Да 95-годдзя БДУ ў Нацыянальным гістарычным музеі з 25 кастрычніка па 4 лістапада дэманстравалася выстава «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт: гісторыя і сучаснасць».

Яе правядзенне абумоўлена велізарнай роляй БДУ ў фарміраванні і развіцці айчыннай вышэйшай адукацыі. Універсітэт вызначаў асноўныя кірункі руху шматлікіх нацыянальных ВУ, якія выйшлі ў 20–30-х гг. з яго складу. Сёння БДУ з'яўляецца магутным навукова-адукацыйным цэнтрам, робіць неацэнны ўнёсак у інавацыйнае развіццё Беларусі.



Каля 300 экспанатаў уключаюць асноўныя старонкі гісторыі БДУ двух перыядаў: 20–30-х гг. мінулага стагоддзя і сучаснасць. Аснову экспазіцыі склалі прадметы фондаў Нацыянальнага гістарычнага музея, музеяў БДУ, Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, аддзела рэдкай і каштоўнай кнігі Фундаментальнай бібліятэкі БДУ.

У першую кампазіцыйную частку ўвайшоў тэматычны матэрыял, звязаны з гісторыяй станаўлення ўніверсітэта і фарміраваннем у 30-я гады новых інстытутаў на базе БДУ. Тут можна было азнаёміцца з копіяй Дэкрэта пра ўтварэнне першага ў Беларусі ўніверсітэта, першымі сапраўды навуковымі выданнямі, сярод якіх часопіс «Веснік

БДУ», навуковыя запіскі, падручнікі, а таксама ўбачыць дыпломны першы выпускнікоў БДУ і інш.

У гэтым жа раздзеле былі прадстаўлены асабістыя рэчы выбітных навукоўцаў, прафесійная дзейнасць якіх цесна звязана з БДУ. Гэта ручка, чарніліца, фотаальбом першага рэктара БДУ Уладзіміра Пічэты; пасведчанне, нататнік народнага камісара асветы, першага прэзідэнта НАН Беларусі Усевалада Ігнатоўскага і інш.

Сучасны перыяд паказаны праз навукова-тэхнічную прадукцыю, распрацоўкі БДУ ў розных галінах: бія-тэхналогія, касмічныя тэхналогіі, медыцына, фізіка, хімія, прыборабудаванне, энергазахаваанне, абарона навакольнага асяроддзя і інш.

**Алена МАРЦУЛЕВІЧ**

З НАГОДЫ

# Летапіс БДУ – time.bsu.by

Да 95-годдзя БДУ распачаў працу сайт гісторыі ўніверсітэта. Гэты інтэрнэт-рэсурс дазволіць увекавечыць самыя яркія і важныя падзеі ў жыцці ўніверсітэта. Узнаўленне лёсавызначальных момантаў гісторыі БДУ ажыццяўляецца праз прызму прафесійнай дзейнасці яго рэктараў, знакамітых супрацоўнікаў і выпускнікоў.



Сайт складаецца з чатырох асноўных частак: «Лінія часу», «Гісторыя БДУ», «Рэктары БДУ», «Музей гісторыі БДУ». «Лінія часу» адлічвае важныя падзеі ў жыцці БДУ, пачынаючы з гадоў, якія папярэднічалі заснаванню ўніверсітэта, і заканчваючы нашымі днямі. У частцы «Гісторыя БДУ» можна азнаёміцца з кароткім нарысам гісторыі ўніверсітэта, а таксама атрымаць дэталёвыя звесткі пра ўсе этапы развіцця БДУ. У частцы «Музей гісторыі БДУ» размешчана віртуальная экспазіцыя музея, відэагалерэя гістарычных фільмаў пра ўніверсітэт, а таксама кароткая гісторыя студэнцкага гарадка БДУ. На сайце размешчаны календар, які адлюстроўвае важныя падзеі, якія адбыліся ў жыцці БДУ ў гэты дзень. Адмысловая ўвага

нададзена перыядам станаўлення БДУ і дзейнасці ўніверсітэта ў ваенны і паваенны час. Сайт «Гісторыя БДУ» распрацаваны супрацоўнікамі гістарычнага факультэта, Музея гісторыі БДУ і Медыяцэнтра БДУ. «Універсітэту з векавай гісторыяй важна памятаць падзеі і людзей, якія зрабілі ўнёсак у фарміраванне Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Таму было прынята

рашэнне прысвяціць асобны рэсурс доўгай і слаўтай гісторыі БДУ, гістарычным фактам, падзеям і біяграфіям выбітных навуковых і грамадскіх дзеячаў, якія працавалі ў БДУ», – адзначыў начальнік медыяцэнтра Павел Салаўёў. Сёння працуюць версіі рэсурсу на беларускай і рускай мовах. Сайт даступны па адрасе [www.time.bsu.by](http://www.time.bsu.by). **Жанна ВАСАНСКАЯ**

СУПРАЦОЎНИЦТВА

## Беларускі нумар часопіса «Філасофскія навукі»



Падзеяй для навуковай грамадскасці стаў выхад у Маскве беларускага нумара вядомага расійскага часопіса «Філасофскія навукі» (№ 7 за 2016 г.).

Нумар прысвечаны 95-годдзю Белдзяржуніверсітэта і 85-годдзю Інстытута філасофіі НАН Беларусі. Як адзначыў шэф-рэдактар выдання Х. Э. Марынасян: «Мэта праекта – максімальна далучыць прадстаўнікоў навуковай супольнасці, творчай інтэлігенцыі, грамадскіх дзеячаў Беларусі і Расіі да пошукаў адказаў на сучасныя выклікі перад нацыянальнымі краінамі ва ўсім свеце, якія імкнуцца захаваць сваю гістарычную, культурную самабытнасць і дзяржаўную незалежнасць».

У часопісе выступілі міністр культуры Беларусі Б. У. Святлоў і рэктар БДУ акадэмік С. У. Абламейка. Этапы развіцця філасофскай і сацыяльна-палітычнай думкі Беларусі раскрылі А. М. Данілаў, А. А. Лазаровіч, А. А. Лягчылін і І. М. Бабкоў. Вытокі мінскай метадалагічнай школы і сучасныя прыярытэты філасофіі навукі адлюстраваны ў публікацыях А. І. Зелянкава і Л. М. Тамільчыка; міждысцыплінарныя стратэгіі ў

артыкуле Я. С. Яскевіч і І. Д. Валатоўскага. Праблемы філасофіі, сацыяльнага жыцця і культуры знайшлі сваё ўвасабленне ў артыкулах М. А. Мажэйкі, А. П. Лімарэнкі, С. А. Шавеля, Т. Г. Румянцавай. Асобна прадстаўлены маладыя філосафы ў частцы «Школа філасофаў» (І. А. Барсук, С. Г. Карасёва, А. В. Шкурова, А. Ю. Дудчык). У частцы «Навуковае жыццё» апублікавана рэцэнзія Р. А. Смірновай на кнігу «Сінтэз філасофіі, навукі, культуры. Да 80-годдзя акадэміка В. С. Сцёпіна», выдадзена ў БДУ. На фірмовай вокладцы часопіса змест нумара дапаўняе арыгінальны фоташэраг, а тэкст А. М. Данілава «Універсітэт – субстанцыя вечная» падкрэслівае значэнне гуманітарных ведаў у сучасным дзяржаўным будаўніцтве. Беларускі нумар часопіса «Філасофскія навукі» адкрывае серыю спецыяльных тэматычных выпускаў, што ажыццяўляцца сумесна навуковымі, грамадскімі і палітычнымі дзеячамі Беларусі і Расіі.

**Наталля КУДРАШОВА**

НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

- 01 лістапада** Пыжкова Ніна Васільеўна, дацэнт кафедры вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі
- 02 лістапада** Драбушэвіч Любоў Фёдаруна, дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм кіравання
- 06 лістапада** Кастрыца Алег Адамавіч, дацэнт кафедры вышэйшай матэматыкі
- 08 лістапада** Лягчылін Анатоль Аляксандравіч, загадчык кафедры філасофіі культуры
- 08 лістапада** Голубева Людміла Леанідаўна, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

- 09 лістапада** Мітраховіч Пётр Анісімавіч, дацэнт кафедры фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій
- 12 лістапада** Маслава Галіна Трафімаўна, дацэнт кафедры фізіялогіі чалавека і жывёл
- 17 лістапада** Гарачкін Уладзімір Віктаравіч, дацэнт кафедры тэхналогіі праграмавання
- 18 лістапада** Гарбачова Вольга Васільеўна, дацэнт кафедры этналогіі, музейалогіі і гісторыі мастацтва
- 18 лістапада** Даўгаполава Вольга Барысаўна, дацэнт кафедры тэорыі функцыі

- 18 лістапада** Дуброўскі Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання
- 20 лістапада** Броўка Юрый Пятровіч, прафесар кафедры міжнароднага права
- 20 лістапада** Сцепанец Уладзімір Якаўлевіч, дацэнт кафедры матэматычнай кібернетыкі
- 20 лістапада** Мазанік Аляксандр Васільевіч, дацэнт кафедры энергафізікі
- 25 лістапада** Назаранка Юлія Віктараўна, дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы

АБ'ЯВЫ

**БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСИТЕТ**  
**АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:**

- ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:** інтэлектуальных сістэм, міжнародных эканамічных адносін,
  - ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ:** фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, інтэлектуальных сістэм, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, неарганічнай хіміі,
  - ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:** вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі, камп'ютарнага мадэлявання, фізічнай аптыкі, ядзернай фізікі, інфарматыкі і камп'ютарных сістэм, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, вышэйшай матэматыкі, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, вэб-тэхналогій і камп'ютарнага мадэлявання, сучаснай беларускай мовы, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, гісторыі новага і найноўшага часу, гісторыі Расіі, гісторыі паўднёвых і заходніх славян, крыніцазнаўства, паліталогіі, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, філасофіі і метадалогіі навукі, псіхалогіі, сацыялогіі, тэарэтычнай і інстытутыўнай эканомікі, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, агульнай і клінічнай псіхалогіі, тэлебачання і радыёвяшчання,
  - СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:** камп'ютарнага мадэлявання, сістэмнага аналізу і камп'ютарнага мадэлявання, матэматычнай кібернетыкі, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, фізічнага выхавання і спорту, англійскага мовазнаўства, гісторыі беларускай мовы, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, сацыяльнай камунікацыі, філасофіі культуры, псіхалогіі, тэарэтычнай і інстытутыўнай эканомікі, эканамічнай інфарматыкі, эканамічнай тэорыі, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, тэорыі і метадыкі выкладання рускай мовы як замежнай, камп'ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, культуралогіі, радыацыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій,
  - ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:** раманскага мовазнаўства, раманскіх моў.
- Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.**  
**Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.**

**РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ**  
**АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:**

- ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ** аховы працы і забяспечвання аб працы,
  - ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ** інфармацыйных тэхналогій у адукацыі (2),
  - ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ** псіхалогіі і педагагічнага майстэрства,
  - ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ** гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі,
  - ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ** сучаснага прыродазнаўства,
  - СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА** кафедры кіравання і эканомікі вышэйшай школы.
- Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.**  
**Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў, пакой 219, тэл. 200 91 07.**

**ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЯў БДУ**  
**АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:**

- ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ** кіравання маёмасцю,
  - ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ** сацыяльнай работы і рэабіліталогіі,
  - ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ** маркетынгу,
  - СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА** кафедры мастацтваў.
- Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.**  
**Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.**

## БДУ ў СМІ БЕЛАРУСІ

- Інтэрв'ю рэктара БДУ акадэміка Сяргея Абламейкі да 95-гадовага юбілею БДУ** – glavportal.com, БелТА (24.10), «Мінскі кур'ер», mk.by (25.10), «СБ–Беларусь сёння», sb.by, АНТ (праграма «Наша раница») (27.10), «Звязда», zviatda.by, «Настаўніцкая газета», nastgaz.by, (29.10), «Рэспубліка», respublika.sb.by, souzveche.ru, БТ-1 (праграма «Галоўны эфір») (30.10), «Камсамольская праўда», kp.by (31.10).
- Новы адукацыйны сезон у «школах юных» адкрыты ў БДУ** – megacat.by (02.10), wuz.by (03.10), ecopress.by (04.10), «Звязда», zviatda.by, АНТ (15.10).
- Перамога загадчыка лабараторыі НДІ ядзерных праблем БДУ Міхаіла Коржыка ў конкурсе мегагрантаў урада Расійскай Федэрацыі** – megacat.by (03.10), wuz.by, ecopress.by (04.10), soyuz.by (05.10), ng.sb.by (14.10), oilru.com (17.10).
- Адкрыццё выставы «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт: гісторыя і сучаснасць» да 95-гадовага юбілею БДУ ў Нацыянальным гістарычным музеі** – megacat.by (04.10), interfax.by (05.10), БелТА (07.10), zn.sb.by, «Знамя юности» (13.10), СТБ (18.10), zviatda.by, «Звязда» (21.10), БелТА, afisha.tut.by (25.10).
- Новы навучальны сезон у «акадэміі камунікацыі» пачаўся ў БДУ** – zviatda.by, «Звязда» (04.10), megacat.by (05.10), studlive.by (06.10).
- Старшы выкладчык філфака БДУ Гардзей Хоміч перамог на XVI міжнародным Пушкінскім конкурсе педагогаў-русістаў** – rg.ru (10.10), sputnik.by, soyuz.by, megacat.by (11.10), 21.by (12.10), respublika.sb.by (24.10), «Рэспубліка» (25.10).
- Пра святкаванне 95-годдзя БДУ** – unistar.by (14.10), «Звязда», zviatda.by (15.10), СТБ (18.10), megacat.by (19.10), interfax.by, wuz.by (20.10), 1 Нацыянальны канал Беларускага радыё, glavportal.com, радыё «Сталіца» (24.10), Мінск-ТБ, БТ-1, радыё «Сталіца», 1 Нацыянальны канал Беларускага радыё (25.10), pravoslavie.by (26.10), Tut.by, «Знамя юности» (27.10), naviny.by, n1.by (28.10), sputnik.by, nastgaz.by (29.10).
- Двухдзённая III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы гуманітарнай адукацыі ў БДУ** – soyuz.by (15.10), megacat.by (16.10), wuz.by, soyuz.by (17.10), studyplanet.by, soyuz.by, 21.by, БелаПАН, mogu.by, n1.by, naviny.by (18.10).
- Шасцідзёжны міжнародны моладзевы форум «М.І.Р. – Моладзь. Ініцыятыва. Развіццё» ў БДУ** – wuz.by, megacat.by, hand-embroidered10.rssing.com (18.10).
- Міжнародны кангрэс CSIST'2016 у БДУ** – megacat.by (18.10), ecopress.by, sys-admin.by, soyuz.by (19.10), БелТА (24.10).
- Праект «Студэнт на тыдзень» упершыню запушчаны ў БДУ** – hand-embroidered10.rssing.com, megacat.by (20.10), БелТА, ecopress.by (21.10), АНТ, sb.by, unistar.by (23.10), kudapostupat.by (24.10), zviatda.by, «Звязда» (25.10).
- Адкрыццё «крыміналістычнага палігона» на юрыдычным факультэце БДУ** – mnsknews.by, 21.by, sputnik.by, АНТ (24.10), megacat.by, ecopress.by, radiominsk.by (25.10), union.by (26.10).
- Сайт гісторыі БДУ адкрылі ў БДУ** – БелТА, kv.by (24.10), «Знамя юности», megacat.by, mnsknews.by (27.10), interfax.by (28.10), hand-embroidered10.rssing.com (31.10).
- Тыдзень беларускага PR пройдзе ў БДУ** – press-release.by, megacat.by (25.10), wuz.by (26.10), marketing.by, zviatda.by (27.10), hand-embroidered10.rssing.com (31.10).

**Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ**

Сабраць разам студэнтаў 13 краін, абмеркаваць пытанні міжнароднага супрацоўніцтва, лідарства, валанцёрства, наведваць найбуйнейшыя прадпрыемствы Беларусі і проста добра правесці час – усё гэта міжнародны моладзевы форум «M.I.P.: Моладзь. Інтэграцыя. Развіццё», які прайшоў у БДУ.

З 24 да 29 кастрычніка актывісты сямі арганізацый асамблеі БДУ і больш за 30 замежных гасцей абменьваліся досведам і ідэямі для развіцця студэнцкага патэнцыялу. Праграма форуму была вялікая: сем секцый, чатыры майстар-класы, наведванне Музея Вялікай Айчыннай вайны і Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі, шэсць экскурсій. Паспець усё? Лёгка! Ці не вельмі. Галоўнае, што ўсе засталіся задаволеныя.

Афіцыйнае адкрыццё форуму адбылося 25 кастрычніка. Адрозненне яго старшыні арганізацый, якія ўваходзяць у асамблею, распавялі гасцям пра сваю працу і планы на «MIP». Атмасфера ў зале была прязная, і адрозненне стала зразумела, што форум абяцае быць годным.

У той жа дзень удзельнікі форуму маглі схадзіць на экскурсію па ўнутраным дварыку БДУ і з'ездзіць у Музей ВАВ.

Але ўжо 26-га ўсё стала больш сур'ёзным: у гэты дзень праходзілі тыя самыя секцыі, дзея якіх і арганізуюцца «M.I.P.». «Моладзевыя прадпрыемствы», «Валанцёр як прафесія будучыні», «Інтэрнэт як пляцоўка для рэалізацыі моладзевых праектаў», «Удзел студэнтаў у кіраванні ўніверсітэтам», «Лідарскі патэнцыял студэнтаў», «Развіццё творчай асобы ў адукацыйным працесе», «Механізмы

# Студэнты за MIP



Удзельнікі моладзевага форуму знаёмяцца з габарытнай прадукцыяй БелАЗа

мжнароднага супрацоўніцтва» – вось ён, той самы вялікі спіс самых актуальных студэнцкіх пытанняў. Кожную секцыю вёў старшыня адной са студэнцкіх арганізацый БДУ. Секцыі праходзілі як у фармаце дакладаў, так і ў фармаце гутаркі, а некаторыя нават сумяшчалі і тое, і другое. Так што ад удзельнікаў патрабавалася толькі зацікаўленасць тэмай, а як вы яе абмяркуеце – справа іншая.

Невялікі перапынак, і зноў усё штосьці абмяркуюць. Але зараз не адзін з адным, а

з самымі вядомымі беларускімі дзеячамі культуры і бізнесу. Вольга Сацок, Іван Вабішчэвіч (ён жа Дзядзька Ваня), Дзмітрый Губіч і Уладзіслаў Луневіч распавялі ўсім ахвотнікам пра сябе, свой шлях да поспеху і далі каштоўныя парады, як стаць упэўненымі ў сваіх сілах і дасягнуць жаданых мэт.

Далей болей. У прамым сэнсе гэтага слова. Раніцай 27-га фармчане выехалі на завод самых вялікіх машын у свеце – БелАЗ. На заводзе, акрамя наведвання вытворчасці

і музея, з'явілася магчымасць залезці на гіганцкі самазвал грузапад'ёмнасцю 450 тон. І тут усе сур'ёзныя студэнты ў касцюмах і сукенках адчулі сябе дзецьмі на пляцоўцы: пачалі бегачы, залазіць у шыны, паднімацца да кабіны, крычаць адтуль усім, хто стаяў знізу. Ну і хай, калі яшчэ ў жыцці ты адчуеш сябе настолькі маленькім у параўнанні з чымсьці?

А адрозненне пасля БелАЗа ўсіх чакаў завод «Крыніца». Тут, вядома, нікуды не залезеш, але радасці ад гэтага не менш. І падышоў да канца дзень на BSUNight, дзе і студэнты БДУ, і госці змаглі павіншаваць універсітэт з 95-годдзем.

Але якім жа насычаным было 28-е кастрычніка! Экскурсіі ў ПВТ, Wargaming, наведванне Вялікага тэатра оперы і балета, закрыццё форуму і сустрэча з выпускнікамі БДУ. Экскурсіі раніцай даліся ўдзельнікам нялёгка: усё-такі спаць за папярэднія пяць дзён амаль не атрымлівалася. Але ж форум для актыўных, так што недахоп сну быў даволі прадказальны. І, зрабіўшы невялікія высылкі, усе ўважліва выслухалі лекцыю ў Парку высокіх тэхналогій, прайшліся па ўсім будынку кампаніі Wargaming, прыбраныя і прыгожыя дабраліся да тэатра, прагледзелі найлепшыя ўрыўкі з розных опер і балетаў, а ўвечар ужо знаёміліся са старшынямі і актывістамі БДУ розных гадоў.

Форум закрыўся, але мерапрыемствы працягнуліся! У суботу каскадзёрскі клуб «Брама» правёў экскурсію Крэва – Баруны – Гальшаны – шляхецкая сямліба Радзевічы. Удзел у баях, танцы, сапраўдная старадаўняя бяседа – хто паехаў, той не пашкадаваў.

«M.I.P.» падарыў усім удзельнікам карысныя міжнародныя знаёмствы, новыя праекты і ідэі, а самае галоўнае – паказаў, што Пакістан, Індыя, Украіна, Славакія, Грэцыя і яшчэ шмат краін могуць стаць сапраўднымі сябрамі пры дапамозе аднаго кароткага, але вельмі ёмістага слова – БДУ.

Яўгенія КРЫЖАНОЎСКАЯ

## Тыдзень беларускага PR: Трэндзы. Выклікі. Перспектывы

Пад такой назвай прайшоў форум у Інстытуце журналістыкі БДУ з 1 па 3 лістапада. Пагрузіцца ў атмасферу сувязяў з грамадскасцю дапамагалі ток-шоу, круглыя сталы, а таксама майстар-класы. Больш за 50 беларускіх PR-экспертаў-практыкаў, спецыялістаў і даследчыкаў БДУ дзяліліся з аўдыторыяй сваім досведам.



ролі камунікацыі пры выхадзе кампаніі на рынак і прасоўванні на ім. Другі дзень прайшоў пад дэвізам «Minsk, I love you!». Трэці – пад агульнай тэмай «Phygital PR».

Шэсць майстар-класаў было праведзена на форуме. Намеснік дырэктара камунікацыйнага агенцтва ARS Communications Віктар Елістратаў распавядаў пра арганізацыю і «фішкі» праекта «Класіка ля ратушы з Velcom». Крысціна Кручкова падзялілася досведам правядзення гастронамічнага фесту «Зоркі Michelin у Беларусі», а Міла Котка казала пра прасоўванне фесту вулічнага мастацтва Vulica Brasil. Заснавальнік і кіраўнік агенцтва EZERIN'com Андрэй Эзерын выступаў з паведамленнем «Як выйграць безнадзейную справу: досвед узаемадзеяння неформальных грамадзянскіх аб'яднанняў, грамадскіх арганізацый і СМІ на

прыкладзе мінскай Асмалоўкі». Пра трэндзы SMM, пра тое, як мець зносіны з мэтавай аўдыторыяй, разважаў заснавальнік digital-агенцтва Андрэй Гусараў. А блогеры Ася Паплаўская і Анастасія Сіцёліна тлумачылі, што такое грамадзянская журналістыка. Слухачы змаглі даведацца пра тое, як паспяхова маневраваць на магістралі індустрыі на ток-шоу «Роля камунікацыі пры выхадзе кампаніі на рынак і пры прасоўванні на ім» з удзелам рэстаратара Аляксея Садовага.

На форуме прайшоў круглы стол «Дзяржаўна-прыватнае партнёрства: эфектыўная камунікацыя бізнесу, улады і грамадзянскага грамадства». Спікерамі выступілі прадстаўнікі органаў дзяржаўнага кіравання, прафесійнай супольнасці, а таксама выкладчыкі БДУ. У рамках мерапрыемства адбылася прэзентацыя вынікаў двух дасле-

даванняў: пра развіццё карпаратыўных камунікацый у Беларусі і асаблівасці горада як прасторы для камунікацыі. Заключным акордам форуму стаў круглы стол «Дыскрымінацыя ў камунікацыйных кампаніях: спосабы выяўлення і пераадолення». Эксперты абмеркавалі частыя памылкі ў камунікацыі з рознымі мэтавымі аўдыторыямі. Тут таксама прайшла прэзентацыя этычнага кодэкса, падрыхтаванага Асацыяцыяй кампаній камунікацыйных кансультаўтаў.

«Тыдзень» – праект кафедры тэхналогій камунікацыі Інстытута журналістыкі, падрыхтаваны пры супрацоўніцтве з Асацыяцыяй кампаній камунікацыйных кансультаўтаў. Куратарамі форуму сталі выкладчыкі кафедры Святлана Алегаўна Альшэўская і Аляксей Валянцінавіч Колік. Ім дапамагалі студэнты 2 курса спецыяльнасці «Інфармацыя і камунікацыя». Усяго над арганізацыяй форуму працавалі каля 30 чалавек.

Адна з важных задач правядзення «тыдня» – прадеманстраваць, што public relations з'яўляецца актуальнай, запатрабаванай для сучаснай Беларусі прафесіяй, – адзначае Ірына Уладзіміраўна Сідорская, загадчыца кафедры тэхналогій камунікацыі. – Мы хочам растлумачыць хто такія PR-спецыялісты, як яны працуюць і чаму яны патрэбныя камерцыйным,

дзяржаўным, грамадскім арганізацыям. Яшчэ сярод значных задач – пазіцыянаванне Інстытута журналістыкі БДУ як установы, якая выступае галоўнай адукацыйнай пляцоўкай па падрыхтоўцы спецыялістаў PR. Фармат круглых сталюў спадарожнічаў актывізацыі сувязяў паміж акадэмічнай і прафесійнай супольнасцю, каб не было разрыву паміж тэорыяй і практыкай. Апроч гэтага «тыдзень» дапамог аптымізаваць узаемадзеянне студэнтаў і прафесійнай супольнасці для далейшага супрацоўніцтва.

Кафедра тэхналогій камунікацыі Інстытута журналістыкі БДУ сумесна з Асацыяцыяй кампаній камунікацыйных кансультаўтаў абралі найлепшых экспертаў, якія змаглі падзяліцца прафесійнымі навыкамі і меркаваннямі, – распавядае выкладчык Святлана Альшэўская. – Таксама гэта добрая магчымасць для нашых студэнтаў замацаваць тэарэтычныя веды на практыцы. У іх зону адказнасці ўваходзіла камунікацыя са спікерамі, прапрацоўка візуалу і прасоўванне мерапрыемства. На мой погляд, яны выдатна справіліся з пастаўленай задачай.

Праграма форуму стваралася зыходзячы з актуальнасці разгляданых тэм. Удзельнікі атрымалі вялікую колькасць інфармацыі, – лічыць Павел Семчанка, арганізатар, студэнт 2 курса. – Для мяне стварэнне і ўдзел у падобным мерапрыемстве – цікавы досвед. Шмат нюансаў, складанасцяў, але гэта добрая школа. Таксама атрымалася завесці мноства новых знаёмстваў і запомніць мора карысных звестак са сферы PR.

Алена ЛЯЎШЭНЯ





# 55 лет на перекрестке культур



17 ноября 1961 года в БГУ был открыт подготовительный факультет для иностранных граждан и создана кафедра русского языка.

Первыми слушателями факультета были посланцы Республики Куба, которые прибыли в город Минск 26 ноября 1961 года. Учебные занятия начались в декабре. В составе 10 академических групп к занятиям приступил 61 слушатель.

В сентябре 1962 г. была создана кафедра естественных дисциплин. Позднее была открыта кафедра истории советского общества.

70-е и 80-е годы прошедшего столетия ознаменовали собою один из самых динамичных периодов в подготовке иностранных граждан в БГУ. Значительно увеличился контингент иностранных граждан. Если в 1961 г. в университете обучался 61 посланец из Республики Куба, то в 1977 г. — 544 студента, стажера и аспиранта из 59 стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. К этому времени более 400 человек получили дипломы БГУ.

Труд преподавателей БГУ в подготовке специалистов для развивающихся стран был высоко оценен. За заслуги в оказании помощи в подготовке научных и технических кадров Белорусский государственный университет 30 января 1978 года Указом Президента Социалистической Республики Вьетнам был награжден орденом Дружбы. В этой награде была и оценка труда преподавателей подготовительного факультета для иностранных граждан, подгото-



Декан ФДО Вячеслав Молофеев с заместителями: Еленой Кишкевич и Александром Жуклом

вивших к учебе в вузах страны более 1000 студентов из Вьетнама. Всего к этому времени выпускниками факультета стали более 4500 студентов из 92 стран мира.

Преподаватели факультета оказали большую помощь в подготовке национальных кадров не только в стенах БГУ, но и во многих странах мира. География стран, где работали особенно преподаватели-филологи, очень широка. За это время более 50 преподавателей факультета было командировано для оказания помощи в изучении русского языка в университеты 22 стран Латинской Америки, Африки, Азии и Европы.

Преданность преподавателей и сотрудников своему делу, их ак-

тивная позиция позволили факультету выжить в условиях сложнейшей социально-экономической ситуации на рубеже веков. С помощью выпускников университета был отлажен механизм контрактного набора иностранных студентов, что позволило постепенно наращивать экспорт образовательных услуг. Количество иностранных слушателей на ФДО из стран дальнего зарубежья и стран СНГ стало постепенно расти. В сравнении: если за десять лет нового века (2001-2010 г.г.) для учебы на факультет приехало 1570 человек, то только за последние пять лет (2010-2015г.г.) документы об окончании факультета доуниверситетского образования по различным

программам получили 2185 иностранных слушателей. А всего за 55-летнюю историю факультета обучение на нем прошли 10 600 человек из 51 страны мира.

История подготовительных курсов для абитуриентов в БГУ начинается с 1968 года. Тогда впервые начали работу курсы по подготовке к поступлению в университет на общественных началах. Объединенные вечерние, дневные и заочные курсы Приказом Министра образования БССР были образованы при БГУ как его подразделение с 15 мая 1978 года. С 1981 года на вечерних и заочных курсах введены дифференцированные сроки обучения.

В 1969 году в университете было открыто подготовительное отделение для работающей и армейской молодежи с целью повышения их общеобразовательной подготовки, которое позднее было преобразовано в факультет доуниверситетской подготовки и профориентации молодежи. К учебе на подготовительном отделении в 1969 году приступило около 100 слушателей по таким специальностям, как физика, химия, математика, биология.

В 2001 году в Белорусском государственном университете была проведена реорганизация системы довузовского образования, в ходе которой был создан факультет доуниверситетского образования. На факультете ежегодно обучаются более 2500 слушателей, в том числе около 500 иностранных граждан из почти 50 стран мира. А через репетиционное тестирование проходит около 18 тысяч абитуриентов.

В открытом поликультурном образовательном пространстве ФДО реализуется процесс, основная

цель которого создание условий, обеспечивающих защиту и поддержку развития каждой личности, адаптация иностранного и белорусского слушателя в интеркультурную образовательную среду и социокультурную среду Беларуси.

Большой интерес вызывает у иностранных студентов цикл внеаудиторных лингвострановедческих мероприятий, традиционно проводимые на факультете доуниверситетского образования: социокультурные мероприятия «Давайте познакомимся!», «Новый год по-белорусски», праздник – фейерверк «Мисс и Мистер ФДО». Факультет активно участвует во всех университетских мероприятиях, фестивале творчества иностранных студентов «F – ART.by», организуемого Министерством образования Республики Беларусь, где представлен собственным инновационным проектом поликультурного образования «ФДО – планета друзей». Является одним из инициаторов и организаторов республиканских фестивалей иностранных студентов «Дни русского языка и белорусской культуры».

К 50-летию со дня начала обучения иностранных студентов в Республике Беларусь факультет возобновил проведение традиционных Дней ФДО. Программа Дня ФДО включает Малые Олимпийские игры; галла-концерт победителей различных творческих номинаций «Беларуская вечарына». В этом году День факультета будет посвящен 55-летию начала системного обучения иностранных студентов в БГУ и факультета доуниверситетского образования.

**Декан факультета  
доуниверситетского  
образования  
В.М. МОЛОФЕЕВ**

# Научиться говорить по-русски

Слушатели ФДО вспоминают яркие эпизоды из своей жизни.

## МОХАММАД ТИРАНГ (Иран)

Учиться в Летней школе было трудно, но очень интересно. На уроках мы сначала изучали грамматику, потом повторяли ее в компьютерном и видео-классе. Преподаватели говорили, что мы – молодцы. А мы говорили, что молодцы – преподаватели, потому что они были с нами не только на занятиях. Вместе мы ездили на экскурсии. Нам очень понравился Минск. Мы побывали в Национальной библиотеке и Ботаническом саду, прокатились на детской железной дороге и на речном трамвайчике по Свислочи, посмотрели картины в Художественном музее и военную технику в музее Великой Отечественной войны, съездили на «Славянский базар» в Витебск и в Беловежскую пущу. Мне очень понравилась Летняя школа, и я решил лучше выучить русский язык. Теперь я – студент ФДО.

## НГУЕН ТУНГ ШОН (Вьетнам)

ФДО – это важный, интересный и незабываемый этап в моей жизни. Благодаря учёбе на ФДО, я не только научился говорить по-русски, но и много узнал о Беларуси, о её культуре, традициях и истории, познакомился с интересными людьми. Знания по русскому языку очень помогают мне сейчас учиться на факультете прикладной математики и информатики БГУ.

## БУРИДЭ (Монголия)

Мне очень повезло, что я встретил в Минске прекрасных преподавателей и симпатичных одногруппников. На ФДО большую часть времени я, конечно, проводил на занятиях и серьёзно занимался русским языком, а мои преподаватели всегда помогали мне. От букв к словам, от предложений к текстам – так я постепенно научился говорить по-русски. Очень важным шагом к пониманию русской культуры стало для меня участие в научной студенческой конференции, которая проходила на ФДО весной. Мой доклад



Инь Лин, Чжао Лян, Юй Сяо



Фатима



Нгуен Тунг Шон

был посвящен очень сложной, но интересной теме – символам цвета в монгольской и русской культурах. Работа над докладом занимала много времени и внимания. Но «без труда не вытащить и рыбку из пруда», – говорит русская пословица. Приятно было увидеть результат своей работы.

## ФАТИМА (Нигерия)

Как сейчас помню первый год моей жизни в Минске. На ФДО мы научились говорить по-русски и подготовились к учёбе в медицинском вузе. Мы познакомились с белорусской культурой, белорусскими традициями, праздниками, новыми друзьями.

А ещё этот год учёбы на ФДО мне запомнился на всю жизнь тем, что я стала победителем конкурса «Мисс-ФДО». Это было как в сказке – победить в таком мероприятии среди красивейших девушек из Беларуси, Китая, Туркменистана, Ирана, Кореи! Чудесные моменты этого события я помню до сих пор и храню фотографии, на которых, конечно же, я в кругу друзей и с короной Мисс-ФДО. Это так славно, так почётно!

## Студентки факультета журналистики из Хэнаньского университета

**ИНЬ ЛИН:** Я впервые уехала так далеко из своей страны. Сейчас Беларусь становится для меня ближе. У меня появились новые китайские и белорусские друзья. Здесь я впервые попробовала берёзовый сок – и это очень вкусно!

**ЧЖАО ЛЯН:** Я ещё плохо понимаю и говорю по-русски, но мне очень нравится мой новый университет, моя группа. Моё общежитие находится в очень живописном месте около реки. Я люблю гулять по Минску. А ещё я люблю путешествовать.

**ЮЙ СЯО:** Мне очень нравится белорусское молоко и хлеб. А еще здесь очень красивые дети...

## НОРМАН (Германия)

Когда я приехал в Минск, я совсем не знал русский язык и очень боялся, что у меня ничего не получится. Постепенно все мои страхи исчезли, потому что все преподаватели, которые работали с нами, – настоящие профессионалы. Они всегда были рядом, всегда помогали, поддерживали.

Я участвовал в международной студенческой конференции. И впервые мой доклад был опубликован в сборнике студенческих работ. Это моя первая победа.

Все знания, полученные на ФДО, пригодились мне в дальнейшей учебе на факультете международных отношений. Учиться всегда трудно, но интересно.

Я всегда вспоминаю своих преподавателей и благодарен им за их нелегкий труд.

# Слово прежним деканам

В связи с 55-летием ФДО его бывшие руководители ответили на три вопроса:

1. Как развивался факультет при Вашем руководстве?
2. Какие значимые события того времени Вы запомнили?
3. Ваши пожелания ФДО?



**САТОЛИН Владимир Николаевич, зам. декана по учебной работе юридического факультета БГУ, декан ФДО в 1988 – 1997 гг.**

1. Свою деятельность в системе довузовской подготовки я начал с руководящего подготовительного отделения. В конце 80-х – начале 90-х возросла востребованность данной формы подготовки в БГУ. На все профили обучения конкурс составлял от 2 до 5 человек на место. Кроме того, для слушателей результат выпускного экзамена на подготовительном отделении зачитывался как результат вступительного экзамена в БГУ. Это накладывало большую ответственность при подборе кадров.

Образование в республике развивалось динамично. В БГУ было принято решение об организации факультета довузовской подготовки, в состав которого первоначально вошло подготовительное отделение и подготовительные курсы. Этап был сложный, но весьма положительный.

2. Конечно, это сотрудники, с которыми мне довелось работать. Также, начало становления довузовской подготовки в новых политических и экономических условиях.

3. Факультету – процветания и хороших абитуриентов! Коллективу – творческих успехов и здоровья!



**ЖУК Ольга Леонидовна, зав. кафедрой педагогики и проблем развития образования БГУ, декан ФДО в 1997–1999 гг.**

1. Конец 90-х годов – время становления и развития национальной системы образования. Гуманизация, демократизация, диверсификация, открытость лежали в основе перестроенных процессов в образовательной сфере. Быстрыми темпами развивался рынок образовательных услуг, внедрялись платные формы их оказания, усиливалась конкуренция между вузами. Все это ставило новые задачи перед университетом и факультетом доуниверситетского образования: вовлечь в разные формы обучения как можно больше слушателей и обеспечить факультеты мотивированными и подготовленными абитуриентами. Надо было предлагать новые формы работы со слушателями, делать более гибкими учебные программы, «стыковать» их с растущими потребностями слушателей, с обновленными школьными программами. И главное – надо было обеспечивать качество подготовки слушателей. Благодаря нашей работе система курсов по подготовке абитуриентов расширилась и

стала более многообразной и мобильной. Мы выпускали не менее 1500 слушателей в год! Тогда факультет назывался факультетом доуниверситетского образования и профориентации молодежи. Вот эту профориентационную работу мы и осуществляли, подходя к ней неформально и ответственно! Сегодня реализуются разнообразные формы и виды подготовки, в том числе и для иностранных граждан. Факультет вырос и занимает достойное место в университете и за его пределами!

2. Самым значимым для меня были встречи с интересными людьми, профессионалами своего дела. Я, будучи самым молодым деканом университета, многому у них учился. С особой теплотой вспоминаю Поплыко Александра Анисимовича, Болбас Валентину Григорьевну, Гракович Инессу Митрофановну и многих других.

3. Факультету пожелаю процветания на долгие годы, а его сотрудникам – здоровья, счастья и успехов!



**СУВОРОВ Владимир Васильевич, проректор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам БГУ, декан ФДО в 1999–2001 гг.**

1. Когда я был назначен деканом факультета доуниверситетской подготовки, на нем работа шла в двух направлениях: подготовительное отделение и подготовительные курсы. Так как факультет был на самоокупаемости, кроме образовательной стояли ещё две

важнейшие задачи: набор слушателей и набор сотрудников, которым надо было обеспечить зарплату. Вопреки некоторым предостережениям (а таких было немало) на новом месте работы я встретил замечательных компетентных любящих свое дело людей. Более того, привлекаемые педагоги из других структур, проработав некоторое время в коллективе, выражали сильное желание работать именно на ФДО.

В итоге, мы решили расширить штат педагогов, работающих на постоянной основе.

Вскоре мне было предложено по совместительству возглавить факультет подготовки для иностранных граждан. Так некоторое время я был дважды деканом.

И снова интереснейшая организационная работа по объединению факультетов. Так родился ФДО...

Вспоминаю эти несколько лет с благодарностью ко всему коллективу. Буквально каждый вносил посильный вклад в становление нового большого коллектива, в развитие факультета. Мы вместе наслаждались трудом и победами в то нелегкое время!

2. Конечно, это поездка в РУДН большой командой. Это был фейерверк, когда артисты после концерта абсолютно бесплатно поехали в апартаменты с делегацией ФДО и «зависли» там на всю ночь. Пели песни, делились воспоминаниями и проблемами, радостными и смешными историями... С новой стороны узнал своих коллег: мудрых интересных открытых людей. Уезжая из Москвы, я испытывал прекраснейшее ощущение от радости работать вместе с ними.

3. Мощи, эффективности – факультету! Сотрудникам доброты, оптимизма, наслаждения, здоровья!